

## Ветраахоўныя плёнкі (А) ONDUTISS PRO Stop Fire

Клас гаручасці НГ дазваляе ўжываць ветраахову ў любых тыпах жылых і камерцыйных будынкаў, уключаючы шматпавярховыя. Для захавання супрацьпажарных уласцівасцяў на палатно плёнкі не наносіцца разметка – праверку агнём можна паглядзець [тут](#)

### Функцыі негаручых ветраахоўнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік ад забруджвання і выдзімання валокнаў,
- не перашкаджае выхаду вадзяной пары з ўцяпляльніка.

Гэта, у сваю чаргу:

- памяншае цепластраты звязаныя з інфільтрацыяй паветра (па дадзеных некаторых даследаванняў, адсутнасць ветрааховы падвышае каэфіцыент цеплаправоднасці цеплаізаляцыі ў шматслаёвай сцяне ад двух да чатырох разоў),
- зніжае рызыку пашкоджання і прасядання ўцяпляльніка (моцныя пары ветру здольныя «вырваць» ізаляцыю нават пры якасным мантажы і трывалым мацаванні),
- захоўвае цэласнасць цеплаізаляцыйнага пласта,
- абараняе ад ападкаў падчас мантажу і эксплуатацыі.

Больш падрабязна аб прымяненні негаручых ветрааховы на вентфасадах ў [артыкул](#).



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 75 м <sup>2</sup>
Цана за рулон*	10500 - 11500 руб.
Кошт за метр квадратны*	140 - 154 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	215 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	не менш 1600 / 1300
Парапранікальнасць, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">РФ ГОСТ 25898 - 2020</a>	не менш за 600
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2020</a> )	не больш 0,062
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2012</a> )	не больш 0,048
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менш за 200
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, <a href="#">РФ ГОСТ 32317-2012</a>	90
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Не
Шырыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.27
Даўжыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	59.06
Вага рулона, кг	17.1
Тэрмін службы, лет	50

\* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Першае сыравіну



Зручны мантаж



Абарона ад бактэрый



Эка-бяспека



Не гарыць